

Юлія АЛЕЙЧАНКА

САВЕЦКІЯ ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛА: МЕТР I СЭНС

А сэнсоўваючы творчасць многіх таленавітых пісьменнікаў XX стагоддзя з пазіцый сучаснікі, літаратуразнаўцы нязменна сутыкаюцца з пытаннем, наколькі арганічны была іх творчасць у гады савецкай улады, наколькі творца дазваляў сабе кампраміснае мысленне, як пераасэнсоўваў няпростую грамадскую ситуацыю, у якой апынулася яго сучаснікі. Агульнаўдома, як пакутліва перажывалі дадзены перыяд класік беларускай літаратуры. Выключэннем, безумоўна, не быў і Янка Купала. Сутыкнуўшыся з усталіваннем новых парадкаў, ён прымай Каstryчніцкую рэвалюцыю з дэмакратычных пазіцый, але балюча ўспрымаў бяздумнае разбурэнне, паступовую дэвальвацыю нацыянальных, адраджэнскіх ідэй, схематызм асобы «савецкага чалавека». Паказальным з'яўляецца той факт, што на працягу 1916—1917 гг. Янка Купала не напісаў ніводнага верша...

«У 20-я гады Беларусь, як вядома, надоўга ператварылася ў сацыяльна-экспериментальны палігон па будаўніцтву так званага новага грамадства. У духоўным сэнсе сутнасць гэтага будаўніцтва зводзілася к тому, каб як найхутчэй адрачыся ад усяго нацыянальнага. Нараджэнне і фарміраванне новай пралетарскай культуры на Беларусі павінны былі адбыцца адначасова з разбурэннем культуры нацыянальнай, з адмаўленнем ад спадчыны. На першы план на доўгі час выйшла барацьба з «праклятым мінуlyм», — заўважае Уладзімір Гніламёдаў [4, с. 173]. Горка-саркастычна гучаць радкі Янкі Купалы 1924 г.:

Мне Бацькаўшчынай цэлы свет,
Ад родных ніў я адварнуся...
Адно... не збыў яшчэ ўсіх бед:
Мне сняцца сны аб Беларусі! [6, т. 4, с. 124].

І гэта прытым, што Янка Купала абсолютна не адмаўляеца ад грамадской актыўнасці: працуе намеснікам загадчыка літаратурна-выдавецкага аддзела Народнага Камісарыята асветы БССР па ўкладанні і апрацоўцы беларускай тэрміналогіі, уваходзіць у склад навукова-рэдакцыйнай камісіі Наркамасветы, рэдагуе часопіс «Вольны сцяг», плённа працуе ў часопісе «Полымя». Аднак менавіта такі асабісты досвед і дапамагае паэту ўбачыць тыя пралікі і свядомыя ўчынкі ўлады, што ніяк не стасаваліся з яго патрыятычнымі ідэямі. Псіхалагічнае ўздзеянне, цэнзурныя санкцыі, допыты даводзяць Янку Купалу да спробы самагубства. «Адкрыты ліст», думаецца, быў адзіным шанцам у дадзенай ситуацыі захаваць жыццё паэта і магчымасць тварыць, хай сабе і ў нечым і кампрамісна. Безумоўна, творы, прысвечаныя будаўніцтву савецкай рэчаіннасці, прайграюць у вобразнай аб'ёмнасці творамі шчырым, «пражытым». Аднак нават плакатнае, кан'юнктурнае геніяльны паэт не можа ствараць бяздарна і схематычна. Паэмы, напісаныя ў савецкі перыяд, не губляюць характэрнай для Янкі Купалы шырыні ахопу падзеяй, нацыянальнай, каларытнай вобразнасці, шчыльной сувязі з беларускай гісторыяй. Што, канешне, не адмаўляе неабходнасці «шукаць іх прычынную сувязі з новай эпохай, а таксама з узмацненнем тых тэндэнций, што выразна выявіліся ў суседніх літаратурах» [2, с. 75].

Такім быў асноўны эмацыйны, мысленчы пасыл удумлівага паэта. Аднак разглядаць савецкую ліра-эпіку Янкі Купалы, як, зрешты, усю вершаваную

спадчыну песяря, немагчыма без акрэслення цеснай сувязі паміж зместам і формай. Сучаснае вершазнаўства цалкам прымае гістарычную сувязь зместавых і фармальных элементаў паэтычнага выказвання. Можна з упэўненасцю гаварыць пра метр як асаблівы механізм культурнай памяці. Менавіта такой пазыцыі прытрымліваўся М. Гаспараў у сваім даследаванні «Метр і сэнс» [3]. Прыроду сувязі паміж сэнсам і метрам аўтар называе гістарычнай. Кожны метр, на яго думку, мае «семантычны арэал» (сукупнасць усіх семантычных афарбовак дадзенага памеру, якія складваліся з цягам часу ў рамках пэўнай літаратурнай традыцыі). Тэрмін «семантычная афарбóўка», наадварот, выкарыстоўваецца як адпаведнік пэўнай тэмы, жанру, як індывідуальная тэматычна або жанравая варыяцый. Трэба адзначыць, што маецца ў наяўнасці не толькі семантычны арэал метра. Да асобнай страфы, рыфмы і г. д. названы тэрмін таксама цалкам стасуецца. Іншымі словамі, у паэтычным радку ўсе элементы працуюць на стварэнне непаўторнага сэнсавага напаўнення, выяўлення індывідуальных аўтарскіх перажыванняў, выкліканых асабістымі матывамі, уплывам сацыяльнага і культурнага асяроддзя. Але ў той жа час яны падкрэсліваюць і гістарычную пераемнасць у рамках літаратурнай традыцыі. Менавіта такі шлях «семантызацыі», адмаўлення ад грубага фарматызу пры разглядзе рытма-метрычнай асаблівасці творчасці паэта мы лічым найбольш перспектывным і прыдатным для нашага даследавання.

Падрабязна разгледзім у гэтым ключы адзін з найбольш метрычна і рытмічна разнастайных твораў названага шэрагу — паэму «Безназоўнае» (1924). Гэта першая паэма Янкі Купалы савецкага часу, у многім пераломная і наватарская як для самога паэта, так і для тагачаснага стану развіцця літаратуры. Янка Купала асэнсоўвае падзеі Грамадзянскай вайны, рэвалюцыі, нацыянальнага будаўніцтва. Бяспрэчна, што рашэнне ўрада аб пашырэнні тэрытарыяльных межаў БССР стала своеасаблівым штуршком для нараджэння ў Янкі Купалы, чуйнага да ўсіх сацыяльна-гістарычных падзеяў Беларусі, падобнай задумы. М. Піятуховіч пісаў пра асаблівасці арганізацыі паэм наступнае: «Ацэньваючы агульныя вынікі Каstryчніцкай рэвалюцыі, Янка Купала ўзвышаеца да гістарычнага погляду, добра разумеючы, што гэта рэвалюцыя выяўляе сабой новы этап у сусветнай гісторыі» [9, с. 110]. Галоўнай каштоўнасцю паэм «гістарызм светаадчування» [2, с. 95], калі паэтычнае мысленне паўстае глабальным, перадае думкі і настроі шырокіх народных мас. Прычым робіцца гэта ў глыбока алегарычнай, сімвалічнай форме. Як і ў грамадзянскай лірыцы Янкі Купалы, так і ў паэме «Безназоўнае», выяўляеца цікавая тэндэнцыя да выкарыстання народна-песеннай стылістыкі для ўзмацнення грамадзянскага гучання. Асабістая перажыванні цесна павязаны з агульнымі, што ў нечым збліжае твор Янкі Купалы з паэмай А. Блока «Дванаццаць».

Форма лірычнага выказвання ў паэме Янкі Купалы вельмі лагічная і прадуманая. Кожная з дзесяці частак твора, што адлюстроўваюць розныя этапы сацыяльна-гістарычнага развіцця краіны, напісана ў асобным рытма-метрычным ключы. Гэта значыць, што дадзены твор з'яўляеца ці не самым яскравым у творчай спадчыне Янкі Купалы прыкладам «рытмічнай кампазіцыі». Заканамерна, што «пералом ад памеру да памеру суправаджаеца пераломам у змесце» [5, с. 26].

Першая частка, своеасаблівы запеў, выяўляе чаргаванне ўнутры страфы трохстопнага амфібрахія з двухстопным дактылем (Ам3Д2Ам3Д2). Трэба адзначыць, што Янка Купала і раней часта выкарыстоўваў чаргаванне разнастопных радкоў дзеля стварэння дынамікі, рытмічнай напружанасці. Аднак на пачатку яго творчага шляху гэта, у асноўным, адбывалася ў межах аднаго вершаванага памеру. Напрыклад, у першым зборніку Янкі Купалы «Жалейка» (1908) дамінавае харэй з рэгулярным чаргаваннем чатырох- і трохстопных радкоў (Х4343), які складае 17,1 % ад агульной колькасці радкоў зборніка. Дадзены вершаваны памер генетычна ўзыходзіць да народнага каламыйкавага верша. Што да першай часткі паэмы «Безназоўнае», то і тут мы выразна адчуваем водгулле народных інтанацый. Трохскладовыя памеры беларускай сілаба-тонікі — выразны працяг традыцый ананімных гутарак і казанняў. Сімволіка гэтай часткі таксама характэрная для фальклору (народныя вобразы буры, нябесных свяціл, чырвоных кветак).

А ўдалае выкарысташне ў першай частцы паэмы анжамбемана і ўнутрырадковых паўз яшчэ больш падкрэслівае імклівасць нарастання людской нязгоды з існуючым грамадскім ладам:

Скаваная сіла паўстала
Бурай... навалай...
Надзелі чырвоныя кветкі
Наши палеткі [6, т. 6., с. 120].

Другая частка твора, што апісвае «будаўніцтва на іншы склад і лад» — ямбічная. Функцыі купалаўскага ямба — даволі розныя. Сустракаецца ён і ў значнай частцы грамадзянскай лірыкі паэта, і ў рамантычных, філасофскіх паэмах «Магіла льва», «Яна і я». У гэтym, безумоўна, адчуваецца пераемнасць Янкам Купалам класічных літаратурных традыцый. Менавіта ямбам напісаны паэмы «Шыльёнскі вязень» Джорджа Байрана і «Міцыры» Міхаіла Лермантава. Але трохстопны ямб другой часткі «Безназоўнага» цікава «аркестраваны» чаргаваннем дактылічных і мужчынскіх рыфм:

Масты старыя спалены —
Старыя ланцугі;
Паложаны падваліны
Пад новыя сяягі [6, т. 6, с. 120].

Зноў тая ж імклівасць і вялікая энергія радка, але ўжо створаная іншымі сродкамі. Дарэчы, дэманструючы ўпэўненае асваенне шырокай палітры сілаба-танічных памераў, Янка Купала выкарыстоўвае ў паэме і чатырохстопны (дзяявятая частка) і пяцістопны (дзясятая частка) ямбы. Апошні, дарэчы, з'яўляеца вельмі рэдкім для беларускай літаратуры памерам. А ў Янкі Купалы ён выдатна гучыць у радках паэм «Яна і я» і «Безназоўнае».

Тая ж разнастайнасць у стопнасці і рыфме ў харэі «Безназоўнага», якім напісаны сёная (Х4x3Х4x3) і восьмая (Х5454) часткі паэмы. Уздым лірычнага настрою, паказ народнай перамогі і веры ў лепшую будучыню ўдала адлюстроўваеца пры дапамозе частых выклічнікаў, зваротаў:

— Вы, — хтось кожа аспярожна, —
Не ўсе ў грамадзе...
— Гэй, дарогу, лях вяльможны!
Беларусь ідзе [6, т. 6, с. 126].

Не змог Янка Купала абысціся ў падкрэслена народнай па духу паэме і без літаратурнага танічнага верша, які «паяднаў асноўныя прыкметы сілаба-танічнага і народнага верша ў яго інтанацыйна-сказавай разнавіднасці (т. зв. былінны верш)» [10, с. 14]. У паэме «Безназоўнае» — дзве яго разнавіднасці: двухакцэнтны шасціскладовік і двухакцэнтны восьміскладовік. Што цікава, у кожным з выпадкаў (у трэцій і шостай частцы паэмы) бачым апісанне застольнага «балевания». Толькі калі спачатку балююць ворагі, што павінны панесці расплату за гэтакі пачастунак, то пазней паэт пераходзіць да карціны «вясельнай бяседы» маладой Беларусі:

Беларусь на купце
Ў хаце сваёй села, —
Чарка мёду ў руцэ,
Пазірае смела [6, т. 6, с. 124].

Такім чынам, паэму «Безназоўнае», без перавелічэння, можна лічыць важкім дасягненнем купалаўскага вершавання. Ён тонка, інтуітыўна адлюстроўвае тэматычныя і настравы змены пры дапамозе заканамерных змен рытма-метрычнага малюнка. Гэта ўнікальны па разнастайнасці твор, кожная частка якога дэманструе асобны вершаваны памер (двуҳскладовыя і трохскладовыя сілаба-танічныя памеры і памеры літаратурнага танічнага верша). Вельмі багатая і палітра асноўных і дапаможных рытмастваральных сродкаў. У дадзеным выпадку маєм справу з яскравым прыкладам рытмічнага вядзення тэмы, своеасаблівай рытма-метрычнай

семантызацыяй, калі кожны элемент формы знаходзіцца ў гарманічным супаддзі са зместам твора.

Нельга скласці ўражанне аб савецкім перыядзе творчасці Янкі Купалы і без паэм «З угодковых настрою», «Над ракой Арэсай», «Барысаў», «Тарасова доля». Даволі розны ў плане семантычнага напаўнення, вершаванай арганізацыі, яны таксама ў многім дапамагаюць зразумець псіхалогію творчасці паэта ў няпросты гісторычны час.

Дарэчы, паэма «З угодковых настрою» (1927) мае ўжо на пачатку даволі выразны для чытача маркёр — падзагаловак «Да дзесяцігоддзя Каstryчніцкай рэвалюцыі», які дадаткова падкрэслівае «мэту» яе напісання. Не дзіўна, што на сучасным этапе з'явілася катэгарычнае вызначэнне яе як «дзяжурнай, пазначанай штучным пафасам вершаванкі» [1, с. 197]. М. Лазарук, аналізуочы жанравае вызначэнне «З угодковых настрою», заўважае: «Твор лірыка-публістычны, па структуры нагадвае цыкл вершаў на тэму рэвалюцыі і Грамадзянскай вайны. Адзінства тэмы, храналагічнае апісанне падзеяў, якія ўтвараюць своеасаблівы сюжэтны стрыжань твора, даюць падставу разглядаць яго як паэму» [7, с. 232]. Такая не вельмі шчыльная сувязь кампазіцыйных частак між сабой — прадказальная. Яны нагадваюць народныя песні з асобным сюжэтам і сродкамі выразнасці. Падкрэсленая экспрэсійнасць, «святочнасць» ствараеца пры дапамозе яшчэ больш стракатага арсенала выяўленых сродкаў, чым у паэме «Безназоўна». Звяртаюць на сябе ўвагу традыцыйныя фальклорныя вобразы: «Паласкаліся ў росах чырвоных разоры», «Дзе сякуць, там лятуць шчэпкі проч», «Запалалясся сонца аб сонца агніста», «Уцякала за ночкуа ночка за горы». Уводзяцца ў тэкст і рэмінісценцы з песні «Ад тайгі да брытанскіх марэй», народных прыказак («Дзе прапала кароўка за нач — прападай і вяроўка») і нават са «Слова аб палку Ігараўым» («Іржуць коні, калёсы скрыпяць ад Дону да Буту»). Нярэдка сустракаюцца ў частках паэмы паўторы асобных строф, што выразна нагадваюць песеннія прыпевы:

Зацымбалілі цымбалы,
Забубнелі бубны,
Як вярталіся з паходу,
З бойкі вельмі труднай [6, т. 6, с. 132].

Дынаміку ўзмацняюць і ўнутрырадковыя пераносы:

Рассыпаліся прыскам палацы
І вежы,
Гудам водгулле-рэха ляцела
За межы [6, т. 6, с. 131].

На тое ж працуе чаргаванне розных тыпаў сумежнай рыфмоўкі:

На дзясятая угодкі,
Хоць нач доўга, дзень кароткі,
Разважае ўесь народ,
Які выйшаў у малот [6, т. 6, с. 133].

Звяртаеца Янка Купала і да ўлюбёнаага на больш раннім этапе творчага развіцця чаргавання ў межах страфы разнастопнага харэя (Х4343), народжанага з народнай каламайкі:

Не забылі добры людзі
Ваяка за долю,
Што злажыў сваю галоўку,
Як травінку ў полі [6, т. 6, с. 132].

Таксама маем у творы прыклады чыстага чатырохстопнага харэя. Выкарыстанне яго ў паэме «З угодковых настрою», думаеца, таксама не выпадковае. «Спецыфіка 4-ст. харэя — гэта яго сувязь з песніяй: яна прасочваеца ў сілабатанічным харэі і яго сілабічных аналагах розных еўрапейскіх моў і, відаць, тлумачыцца тым, што песня для дакладнасці рытму аддае перавагу памеру з моцным

месцам на першым складзе, без затаўта, г. зн. харэй, а не ямб», — сцвярджаў М. Гаспараў [3, с. 193]. Янка Купала і раней выкарыстоўваў дадзены памер у падобнай сэнсаўтваральнай функцыі. Згадаём хая ў вершы цыкла «Песні вайны», якія выразна нагадваюць народныя галашэнні. Народна-песенная вобразнасць, настраваёвасць і ў адпаведных радках паэмы «З угодковых настроў»:

Не елася, не спалася,
Куды там падвяселіца,
Як гэта раскілзлася
Чырвоная мяцеліца [6, т. 6, с. 130].

Арганічна глядзяцца і прыклады літаратурнага танічнага верша, двухакцэнтнага шасціскладовіка ў своеасаблівым запеве аў «воклічы па хатах».

Як бачым, добра ўсвядоміўшы ідэю багатых выразных магчымасцей «рытмічнага вядзення тэмы», метрычных пераломаў у межах буйных твораў, Янка Купала працягвае і далей гэтую традыцыю.

Вельмі падобнымі пафасам, наборам выяўленчых сродкаў, эмацыйным пасылам і паэмы «Над ракой Арэсай» (1933), «Барысаў» (1934). Цалкам зразумела, што яны — прадукт сваёй эпохі, якая вымагала ад пісьменніка дакладнага следавання партыйна-ідеалагічным патрабаванням. Аналізуочы тэндэнцыі літаратурнага працэсу нашай краіны сярэдзіны мінулага стагоддзя, У. Гіламёдаў адзначае: «Адна з самых распаўсюджаных і ўхвалальных зверху формаў паэтычнага асвяення рэчаінасці 30-х гадоў — непасрэдны водгук на падзеі, адлюстраванне жывой канкрэтыкі сацыяльна-грамадскіх працэсаў. Звычайна гэта былі творы ілюстрацыйнага плана, адзначаныя публістычнасцю і дакументалізмам. Яны ствараліся ў форме лірычнага дзённіка ці рэпартажу, вытворнага нарыса або замалёўкі працоўных будняў» [4, с. 201]. Такім «лірычным рэпартажам» можна назваць і паэму «Над ракой Арэсай». Паэтычны аповед заснаваны на рэальных фактах жыцця камуны, што займалася асушэннем Мар’інага балота ў Любанскум раёне. Пакідае Янка Купала ў творы і рэальный прозвішчы дзейных асоб. Аднак не ўсё так адназначна ў ліра-эпічнай плыні: канкрэтныя назіранні за працай людзей суправаджаюцца харектэрнымі для Янкі Купалы гістарычнымі абагульненнімі, фальклорнымі алюзіямі. Але ўсё ж моцна адчуваецца як бы наўмысная спрошчанасць вобразнай сістэмы, некаторая штучнасць нават у апісанні традыцыйнага жыцця палешукоў (што, здавалася б, наадварот, адкрывае шырокія магчымасці для стварэння каларытных вобразаў):

Скукуе зязюля
Адвечнае ку-ку,
Паліча бабуля,
Ці шмат яшчэ мукаў [6, т. 6, с. 136].

Спрошчаная і схема рыфмоўкі ў раздзеле «Замест уступу», напісанага кароткімі радкамі трохстопнага харэя:

А не чуў я песні
Пра жыццё камуны,
Слаўных камунараў,
З сваёй справы думных [6, т. 6, с. 134].

Водгулле народных гутарак чуеца ў трохстопных радках, наступнага раздзела «Аб мінульым», што перарываюць імклівую плын «запеву». А далей — ізноў адчуваюне вялікай энергіі змешанай формы харэя ў апісанні зладжанага змагання з прыродай. Дадаткова ритм працы падкрэсліваецца ўнутрырадковым чляненнем, радамі аднародных членаў:

Безлік хлопцаў-звадыяк,
Дзядзькаў барадатых,—
Пілы вострыя ў руках,
Тапары, лапаты [6, т. 6, с. 137].

Тая ж рытмічна разнастайнасць і ў паэме «Барысаў» (1934), таксама прысвечанай «працоўным подзвігам». На гэты раз — рабочых і калгаснікаў Барысаўшчыны, якія праявілі ініцыятыву ўзвесці помнік У. І. Леніну. Ад апісання павольнай плыні ракі Бярозы (радкі ўсечанага пяцістопнага ямба з анафарычнымі паўторамі) паэт пераходзіць да апісання актыўнай стваральнай працы (радкі трохстопнага і змешанага харэя, часам даўжынёй у некалькі слоў). Рэзкае змяненне рытмічнага малионка спрацоўвае на сэнсавае выдзяленне фіналу твора, які падкрэслівае пафас дзяржаўнага абаўлення.

Асабняком стаіць у шэрагу названых паэм савецкага перыяду паэма «Тарасова доля» (1939), прысвеченая памяці Тараса Шаўчэнкі. Быццам бы і падкрэсліваночы плакатную ідэю «дружбы народаў», Янка Купала ўкладае ў твор шмат асабістага, цёплага, сардэчнага. «Мастацкі змест “Тарасовай долі” зарыентаваны не столькі на дакладнае апісанне жыцця і дзеяніасці Тараса Шаўчэнкі, колькі на пранікнёнае суперажыванне яго лёсу. Біяграфічныя факты служаць імпульсамі, што актыўізуюць лірычны роздум аўтара, глыбокія разважанні як аб долі Кабзара, так і аб долі яго народа», — зазначаў М. Лазарук [8, с. 589]. Нядзіўна, што паэма актуалізуе традыцыйно наследаванія народнага каламыйкавага верша, добра вядомага і Тарасу Шаўчэнку, і Янку Купалу: «Шаўчэнка і Купала, запазычваючы ў народна-песеннай творчасці сілабічны ў сваёй аснове леонінскі верш (каламыйкавы), не спакусіліся, аднак, лёгкасцю звычайнага пераймання. Наадварот, яны зрабілі яго рытмічна больш разнастайным, эўфанічна багацейшым, у выніку чаго ён стаў выключна экспрэсіўным і дынамічным, надзвычай меладычным і інтанацыйна гнуткім», — канстатуе І. Ралько [11, с. 107]. Напрыклад, у творчасці Т. Шаўчэнкі знаходзім наступны прыклад творчай інтэрпрэтацыі фальклорнай структуры традыцыйнай каламыйкі:

Вітер в гаї не гуляе —
Вночі спочівае;
Прокинеться — тихесенько
В осокі питае [12, с. 164].

У Янкі Купалы падобны тып вершаванай арганізацыі мае багатыя рытмаўтаральныя магчымасці, аблігчае страфічную будову верша, дапамагае пазбегнуць манатоннасці інтанацый:

Ходзіць гоман па Ўкраіне
У святочных шатах...
Гаманіць Дняпро са стэпам
Аб вялікім святу [6, т. 6, с. 171].

«Беларускі савецкі эпас нарадзіўся на перавале дзвюх эпох, рэзка абавязаных на календары чалавечай гісторыі», — трапна адзначаў М. Арочка [2, с. 44]. На жаль, без ахвяр праісці гэты цяжкі перавал удалося не кожнаму пісьменніку. Схематызм, штучны пафас — даніна часу, даніна патрабаванням сацыялістычнага рэалізму. «Босья на вогнішчы» М. Чарота, «Кругі», «І пурпуровых ветразей узвівы», «Штурмуйце будучыні аванпосты» У. Дубоўкі... У шэраг твораў «эпасу рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва» ўпісаны і паэмы Янкі Купалы. Разглядаючы іх з пазіцыі сучаснасці, можна адзначыць некаторую спрошчанасць і абстрактнасць вобразнай сістэмы. Аднак да трафарэтнасці і клішэ паэт не зніжаўся ніколі. Савецкія паэмы Янкі Купалы раскрываюць шырокі гістарычны кантэкст, дэманструюць добрае веданне паэтом фальклору беларускага народа. Удала карыстаецца Янка Купала і рытмічным вядзеннем тэмы. Паэмы названага перыяду — добрыя прыклады рытма-метрычнай семантызацыі. Яны ўнікальныя па разнастайнасці рытмічнага малионка ў межах аднаго твора. Усе, акрамя паэмы «Тарасова доля», поліметрычныя. Дасканалае развіццё двухскладовых і трохскладовых памераў беларускай сілаба-тонікі, а таксама літаратурнага танічнага верша, разуменне арганічнай сувязі паміж метрамі і сэнсам — вялікая заслуга Янкі Купалы-лірыка.

Спіс літаратуры:

1. Арлоў, У. А. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862 — 1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі / У. А. Арлоў, Г. М. Сагановіч. — Вільня: Наша будучыня, 2002. — 221 с.
2. Арочка, М. М. Беларуская савецкая паэма / М. М. Арочка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1979. — 333 с.
3. Гаспаров, М. Л. Метр и смысл: об одном механизме культурной памяти / М. Л. Гаспаров. — М.: РГГУ, 2000. — 297 с.
4. Гніламёдаў, У. В. Янка Купала: Жыццё і творчасць / У. В. Гніламёдаў. — Мінск: Беларус. навука, 2002. — 237 с.
5. Дуброўскі, А. У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша / А. У. Дуброўскі. — Мінск: Рэйпласц, 2006. — 128 с.
6. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. — Мінск: Маст. Літ., 1995—2003.
7. Лазарук, М. А. «З угодковых настрояў» / М. А. Лазарук // Янка Купала: энцыкл. даведнік / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мінск: БелСЭ, 1986. — 727 с.
8. Лазарук, М. А. «Тарасова доля» / М. А. Лазарук // Янка Купала: энцыкл. даведнік / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мінск: БелСЭ, 1986. — 727 с.
9. Піятуховіч, М. Асноўныя этапы развіцця лірыкі Янкі Купалы / М. Піятуховіч // Янка Купала ў літаратурнай крытыцы / пад рэд. З. Жылуновіча, М. Байкова. — Мінск: Белар. дзярж. выд-ва, 1928. — 259 с.
10. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны і паняцці / В. П. Рагойша. — Мінск: Нар. асвета, 2009. — 303 с.
11. Ралько, І. Д. Беларускі верш. Старонкі гісторыі і тэорыі / І. Д. Ралько. — Мінск: Выш. школа, 1969. — 232 с.
12. Шевченко, Т. Г. Повне збірання твораў: в 12 т. / Т. Г. Шевченко. — Київ: Наук. думка, 2001. — Т. 2: Поэзія 1847—1861. — 784 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 28 красавіка 2017 года.

Рэзюмэ

Юлія АЛЕЙЧАНКА Савецкія паэмы Янкі Купалы: метр і сэнс

УДК 821.161.3

У артыкуле разглядаюцца зместавыя і фармальныя дамінанты ліра-эпікі Янкі Купалы савецкага часу. Аналізуецца рытма-метрычныя асаблівасці паэм «Безназоўнае» (1924), «З угодковых настрояў» (1927), «Над ракой Аressай» (1933), «Барысаў» (1934), «Тарасова доля» (1939). Акрэсліваеца хараکтар сувязі вершаванага метра і сэнсу.

Ключавыя слова: Янка Купала, паэма, метр, семантычны арэал метра, рытм, рытмічная кампазіцыя.

Summary

Yuliya ALEICHANKA Soviet poems of Yanka Kupala: metre and meaning

The article deals with sense and formal dominants of Yanka Kupala lyric-epic works of Soviet period. It gives a detailed analysis of rhythmic-metrical features of poems «Bjeznazownaje» (1924), «Z ugodkavyh nastrojaw» (1927), «Nad rakoj Aressaj» (1933), «Barysaw» (1934), «Tarasova dolja» (1939). The author describes the nature of relation between verse metre and meaning.

Keywords: Yanka Kupala, poem, metre, semantic association, rhythm, rhythmic composition.